

# Чырвоная зьмена

№ 26 (994) | СУБОТА, 1-га лютага 1930 г.

**ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ**  
 Organ ЦК і Менскага АК ЛКСМБ  
**УМОВЫ ПАПІСКІ:**  
 1 месяц . . . . . 30 кап.  
 3 месяцы . . . . . 90 .  
 6 месяцаў . . . . . 1 р. 80 .  
 1 год . . . . . 3 р. 30 .  
**АДРАС РЭДАКЦЫІ:**  
 Менск, вул. Карла Маркса, 38  
 Тэлефоны: рэдактара—7, 25,  
 сэкратарыят—12-19.  
**АДРАС КАНТОРЫ:**  
 Комсомольская 25, тэлеф. № 903.  
**ГОД ВЫДАЊНЯ ІХ.**

## Шалёная антысавецкая кампанія французскіх фашыстых

Францускія каты фабрыкуюць чарговую „змову“, каб пачаць жорсткае наступленне супроць рэволюцыйнага руху

ПРАВАЯ ГАЗЭТА „ОРДР“ ЗАКЛІКАЕ ЦЬВЕРДАЛОБАГА ТАРДЗЬЕ ПАРВАЦЬ УСЯКІЯ АДНОСІНЫ З САВЕЦКІМ САЮЗАМ

### Ці ня рыхтуецца новая авантура?...

ПАРЫЖ, 30. Сёньня ў правай газэце „Орд“ зьмешчаны артыкул, які закляе Тардзье „парваць з Даўгаляўскім, павялічыць цьвердасьць, адавоць Даўгаляўскага ў Маскву і адаваць з Мамаю Эрбэтам“.

Асобныя колы радыкальнай партыі прымаюць палітычную шноднасьць паводле радыкалаў.

Падкрэсьліваючы поўную недапушчальнасьць простага ўмяшчальства ўнутраныя справы СССР, газета закляе: „Мы павінны або прыняць адкрытае рашэньне аб разрыве сяніх адносін з савецкім саюзам і аб тым, каб выкрэсьліць стараста мільёнаў жыхароў СССР з гэаграфічных мас, якімі мы карыстаемся, або працягнуць адносіны да савецкага ўраду дыпламатычную карэктнасьць“.

Тав. Кашэн у „Юманітэ“ пытаецца: Што ж хаваецца за новай шалёнай антысавецкай кампаніяй, якая блазуюна мае рэальнае значэньне? Якая мэта гэтай кампаніі? Ці ня рыхтуецца новая авантура накітават нядаўняга захолу Кураўнікі? Францускі пролетарыят, які больш чым ніколі небудзь уснедамяла сур’ёзнасьць аб’яўленьня камуністычнай партыі аб абароне СССР, патрабуе аднаго адказу на гэты пытаньне.

### Правакатары „працуюць“...

ПАРЫЖ, 30-1. У сувязі з арыштам салдат у Эльзасе, урад мае намер, як відаць, отварыць новую справу аб камуністычнай змове. Як высвятляецца салдаты арыштаваны па панаўняных правакатараў, спецыяльна для гэтага назначаны ў полк. Орган кампартыі „Юманітэ“ адзначае, што правакатары, якія „прапрацавалі“ ў палку больш месяцаў, маглі за гэты час сфабракаваць любыя падложныя дакумэнты. Газэта падкрэсьлівае, што новы паліцэйскі нажым зьвядуляецца „адказам“ ураду на роот рэволюцыйнага руху сярод рабочых мас і сярод салдат.

### Рэволюцыйны ўздым пролетараў разрастаецца

#### Марані порту Гаур пагражаюць усеагульнай забастоўкай

ПАРЫЖ, 30-1. Цяперашнія забастоўкі ў Францыі алзначаюцца высокім рэволюцыйным уздымам. Асабліва характэрна ў гэтых адносінах забастоўка 200 рабочых на аптэчных фабрыках у Морэ. Усё працоўнае насельніцтва Морэ з вельзарнейшым захвадзеньнем падтрымоўваюць забастоўчыя. Адзіны баявы фронт паміж забастоўчыні і астатнім працоўным насельніцтвам Морэ ажыццяўляецца пад кіраўніцтвам кампартыі і рэволюцыйных прафсаюзаў.

#### Тардзье „падводзіць“ фундамант

Сэнс новага паліцэйскага манэўру французскага ўраду ўпаўне зразумелы. Імкнучыся расправіцца з рэволюцыйным рабочым рухам, ён імкнецца стварыць пралог для забараненьня кампартыі і спрабуе пры дапамозе масавых арыштаў расстроіць пролетарскія шэрагі.

Гэтай мэце павінна быць служыць справа аб „змове супроць дзяржаўнай бяспечнасьці“, пачытая ў сувязі з дэманстрацыяй 1-га жніўня. 154 работнікі кампартыі і рэволюцыйных прафсаюзаў знаходзяцца ў турме, як абвінавачваемыя па гэтай справе. Але сьледчая ўлада вельмі нядаўна „сфабракавала“ змову.

Каб не адмовіцца ад сваіх плянаў урад Тардзье вырашыў падвесці пад справу аб „змове“ новы фундамант. Пры дапамозе тых-жа мэтадаў паліцэйскай провокацыі, ён фабрыкуе зварз „камуністычную змову ў арміі“, якая будзе, блазуюна, зьвязана са справай 154.

Для новых арыштаў французскі ўрад выбраў Эльзас па тэй прастай прычыне, што іменна там разгортваецца зварз з асаблі аі сільай барацьба металістых, шахцёраў і тэкстыльшчыкаў. Тардзье жадае, акрамя агульнага

паходу супроць кампартыі, аказаць яшчэ спецыяльную „паслугу“ эльзаскім пралетарыям.

Але цяперашні паліцэйскі манэўр пакажацца такім-жа бездапаможным, як і ранейшыя. Францускі пролетарыят абвастрае сваю клясавую барацьбу па ўсёй лініі і ніякія пераследваньні яго ня спыняць. У гэтай барацьбе ён здолее абараніць сваю партыю і свае рэволюцыйныя прафсаюзы.

Гэты забастовачны рух перакінуўся ўжо і ў французскі парты. У Гаўры 800 матросаў буйнейшага французскага трансатлянтычнага пароходу „Ільде Франс“ далучыліся да забастоўкі некалькі іншых пароходаў, якія затрымаліся ўжо ў парту трэці дзень.

Не некаторых суднах былі прыведзены дэлегацыя оходы, дзе прыняты пастановы аб тым, каб пачаць 30-га студзеня забастоўку мараноў усіх оуднаў, якія отацяць у Гаўры.

#### Зварот да сялянства Францыі

ПАРЫЖ, 31. Усеагульная канфэдарцыя працоўных сялян-апулікавала зварот да усіх сялян Францыі, у якім заклікае іх актыўна рыхтавацца да Усеаўрапейскага сялянскага конгрэсу, які адбудзецца праз некалькі тыдняў у Барліне.

Зварот заклікае ўсіх сялян працоўных аб’яднаць работу па падрыхтоўцы да конгрэсу з штодзённай барацьбой супроць пагрозы імперыялістычнага вайны і абарону СССР.

#### Камуністы Пашын прыгаворан да 6 год турмы

ВАРШАВА, 31.—29-га отудзеня ў Варшаўскім оудзе слухалася справа камуніста Пашына, які быў арыштаваны ў Латвіі ў часе яго перавозу з Нямеччыны ў СССР; латвійская ўлада выдала яго Польшчы. Адзінай улінай супроць Пашына, які абвінавачваўся ў „камуністычнай дзейнасьці“ на тэрыторыі Польшчы, былі паказаныя выдомага правакатара Чумы. Пашын у апошнім слове заявіў, што ён камуніст. Суд прыгаварыў яго на 6 год турмы.

## Урачыстыя провады рабочых, якія едуць на працу ў колгасы

Учора ў Доме Камуністычнай Асьветы адбыўся вялікі вечар-провады менскіх і барысаўскіх рабочых, якія скончылі курсы па калгаснаму будаўніцтву і выяжджаюць цяпер для сталай работы ў колгасы.

На вечары з вялікай прамавай выступіў адказны сэкратар ЦК КП(б)Б т. ГЭЙ. Выступалі таксама сэкратар МенАК КП(б)Б т. СЛАВІНСКІ, старшыня ЦСПСБ т. РЫЖОЎ, старшыня СНК БССР т. ГАЛАДЗЕД і шэраг іншых таварышоў.

Справаздачу аб вечары-провадах чытаўце ў заўтрашнім №.

### Па тэлефону 12-19

Учора ў вагонных майстэрнях адбыўся агульны сход рабочых, дзе стала пытаньне аб пераводзе ўсіх майстэрняў ва ударныя.

Комсомольская бригада пад кіраўніцтвам комсомольца Мікуліча абвясчае сябе з 1-га лютага ударнай бригадай-комунай і разьмпркоўвае свой заробак пароўна паміж усімі членамі бригады - комуны.

Бригада просіць адміністрацыю аб выдачы агульнай разьліковай кніжкі. Усяго ў бригадзе 6 комсомольцаў.

## Жортскія вулічныя баі ў Бамбэі

БЭРЛІН, 30. «Ротэ Фанэ» пааедамляе падрабязнасьці рэволюцыйных выступленьняў, якія мелі месца ў Індыі ў дзень незалежнасьці — 26-га студзеня.

На масавым мітынгу ў Бамбэі атрад рабочых самаабароны, які складаўся з трохсот тэкстыльшчыкаў захапіў трыбунаў, сарваў індыйскі нацыянальны сыяг з серпам і молатам. Кіраўнік атраду быў спатканы бурнымі аваяцыямі. У сваім выступленьні ён рэзка абрушыўся на тэрор брытанскага імперыялізму і супроць здрадніцтва інтарэсам працоўных мас Індыі індыйскай буржуазіяй. Былі выкліканы вайсковыя атрады, якія адкрылі дэманстрацыйна агонь з кулямётаў. Разгарэліся жортскія вулічныя баі, якія працягваліся да глыбокай ночы. Атрадам рабочай самаабароны ў колькасці каля 2 тысяч чалавек удалося ў шмат якіх мясцох адціснуць воінскія частцы, а ў некаторых нават абязброіць іх. У шэрагу рабочых кварталаў былі пабудаваны барыкады.

Імперыялізму і супроць здрадніцтва інтарэсам працоўных мас Індыі індыйскай буржуазіяй. Былі выкліканы вайсковыя атрады, якія адкрылі дэманстрацыйна агонь з кулямётаў. Разгарэліся жортскія вулічныя баі, якія працягваліся да глыбокай ночы. Атрадам рабочай самаабароны ў колькасці каля 2 тысяч чалавек удалося ў шмат якіх мясцох адціснуць воінскія частцы, а ў некаторых нават абязброіць іх. У шэрагу рабочых кварталаў былі пабудаваны барыкады.

### НА ЗФТЫМ САМЫМ МЕСЦЫ...

Разнагалосьці на лёнданскай канфэрэнцыі ўсё ўзмацняюцца. Італьянскі і французскі дэлегацы ўступілі ў жорткую сварку ўжо пры абгаварэньні арганізацыйных пытаньняў, паказаўшы такім чынам няпрымірмасць імперыялістычных інтарэсаў. (3 газэт).



Марское разброеньне ніяк ня можа зрушыцца з месца...

## Партыя Леніна ідзе

Тыдзень Леніна, Лібкнэхта і Люксембург у Нямеччыне



НА ЗДЫМКУ: дэманстрацыя, орга ізіваная нямецкай кампартыяй паходзіць па вуліцах Бэрліну. Наперадзе дэманстранты з лэўнгамі: „Партыя Леніна ідзе“.

## Соцыял-фашыстыя наступаюць...

### Жорсткія сутычкі беспрацоўных і рабочых з паліцыяй у Гамбурзе

БЭРЛІН, 30. У Гамбургу адбыліся жорсткія сутычкі беспрацоўных і рабочых з паліцыяй, на часе якой сталі соцыял-дэмакрат Шэффэльдэр. У самым Гамбургу паліцыя напала на беспрацоўных, якія сабраліся каля біржы працы. Рабочыя адной пабудовы, якая знаходзіцца побач з біржай, аднавілі пратэставаць супроць паліцэй-

скай расправы з абязброенымі беспрацоўнымі і засыпалі паліцыю гразам іг іт. Паліцэйскія пачалі страляць па пабудове. Рабочыя тут-жа кінулі работу, абвясцілі забастоўку п’отэсту. Забастоўка працягвалася. Увесь рэен абкружан вялікімі атрадамі паліцыі.

## Кляса супроць клясы

Мы наглядзем у апошнія тыдні рэзкае абвастрэньне клясавых супярэчнасьціў у капіталістычных краінах.

Міліённыя арміі беспрацоўных у Эўропе і Амэрыцы з кожным днём панаўняюцца новымі сотнямі тысяч пролетараў. У гэтым яскрава адчуваецца размах крызісу сусьветнага капіталізму. 5 мільёнаў беспрацоўных у Амэрыцы, трох мільёнаў — у Нямеччыне, каля двух — у Англіі, усё гэтыя лічбы надзвычайна яскрава падцьвярджаюць той аналіз, які быў дадзён Х пленумам Выканкому Комінтэрну капіталістычнай „стабілізацыі“.

Цялавенне рабочых мас разгортваецца яшчэ шпарчэй, чым гіганцкія эканамічныя патрасеньні, якія адчувае вараз капіталістычным сьвет. Стачачная хваля коціцца зараз па ўсіх буржуазных краінах, вырастаючы ў шэрагу выпадкаў у барыкадных баі супроць дыктатуры капіталу. У той жа час барацьба беспрацоўных усёбольш і больш становіцца выхадным пунктам шырачайшага масавага руху пролетарыятаў ў шэрагу краінаў. Кампартыі аб’яднаюць гэты рух з барацьбай рабочых, якія заняты на прадпрыемствах, пад агульна-клясавымі рэволюцыйнымі аб’яўленьнямі і паб-

ваюць, такім чынам, магутны рычаг, пры дапамозе якога яны паспяхова мобілізуюць большасьць пролетарыяту на барацьбу за нізрынучыце буржуазнага панаваньня.

Мжнародная буржуазія і яе соцыял-фашыстыя дапаможнікі сазнаюць значэньне сучаснага разьвіцьця рэволюцыйных сіл. Яны разумеюць, што барацьба камуністых за большасьць рабочае клясы не абцяе соцыял-здраднікам нічога добрага.

Нямецкая буржуазія адкрыта ацэньвае сучаснае становішча як „нямецкую керамшчыну“ і тым самым выкрывае, на-колькі сур’ёзна яна чакае Кастрычніка нямецкага пролетарыяту.

У разгуле самага жорсткага і самага зьверскага тэрору супроць рабочага руху капіталісты бачаць для сябе адзінае выйсьце, адзінае выратаваньне.

У паслявохвым парадку сусьветная буржуазія праводзіць зараз перагру-оўку ў сваім лягеры, адкідае сваю лжэ-дэмакратычную маску і адкрыта падрыхтоўвае фашыстскую дыктатуру. Комінтэрнаўскі лэўнг „кляса супроць клясы“ ніколі яшчэ ня меў такога значэньня для сусьветнага пролетарыяту, як зараз, калі буржуазія, пры да-

памозе соцыял-фашыстых, мобілізуе ўсе сілы для стварэньня адзінага фронту супроць рабочай клясы.

Падзеі ў Нямеччыне, Амэрыцы, Францыі, Чэха-Славакіі і Польшчы асабліва відочна паказваюць вастрату эканамічнага і палітычнага крызісу капіталізму. Усё часьцей і часьцей імінуцца соцыял-фашысты крывёю задушыць незадаволенне і абурэньне мас і папярэдзіць наступленне рэволюцыйнай клясавай арміі, выклікаючы яе на заўчасныя ўзброеныя сутычкі.

Прыкладу соцыял-фашыстскіх міністраў Нямеччыны, якія абвясчаюць аб прадстаічым забараненьні кампартыі, следуе буржуазія іншых краінаў. Соцыяльны законы супроць камуністых у Чэха-Славакіі, зьмяненне канстытуцыі ў Аўстрыі ў бок фашыстскай дыктатуры, сфабракаваньне „заговору камуністых“ у Францыі з мэтай абвясчэньня усіх камуністых па-за законам — воль найбольш яскравыя «заслугі» сусьветнай буржуазіі і яе соцыял-фашыстскіх агентаў у барацьбе супроць рабочае клясы.

Аднак, ніякі тэрор ня выраतोўвае капітал ад нябачнага эканамічнага крызісу, ад жорсткай клясавай барацьбы, ад паходу пролетараў пад сыягам Комінтэрну на штурм гніючага капіталізму.

# АЖЫЦЦЯУЛЯЕМ ІДЭЮ ЛЕНІНА

## Праводзячы суцэльную калектывізацыю, выкарчоўваньне карэньняў капіталізму—ліквідуем кулацтва як класу Рабочая моладзь фабрыкі „Акцябр“ з батрацкай і бядняцка-серадняцкай моладзьдзю Блускага сельсавету заключылі соцыялістычны догавар на суцэльную калектывізацыю

Арганізуючы соцыялістычнае спаборніцтва за шпарчэйшую суцэльную калектывізацыю сельскай і аграпрамысловай арганізацыі павінны асабліва ўвагу зьвярнуць на ўзмацненьне сваёй удзелу ў кожным руху, разгарнуць работу па ўнутранаму ўзмацненьню колгасаў, іх аб'яднаньню і пераводу ў больш высокія віды аб'яднаньня, ўзмацненьня элемэнтаў аграпрамысловай павялічваньню ў іх незалежных капіталаў, культурна-бытавому абслугоўваньню і рашучай ачыстцы колгасаў ад кулацкіх элемэнтаў на арганізацыю беднаці.

(З пастановы ЦК УсеКП(б) аб удзеле УсеЛКСМ у гаспадарчым будаўніцтве).

Блускі сельсавет, Пухавіцкага раёну зьяўляецца сельсаветам суцэльнай калектывізацыі. На абшарах гэтага сельсавету будзе ўтворана да надэкспэрымэнтальнай пасеўкампаніі 1930 году ТРП БУЙНЫЯ КОЛГАСЫ і ў гэтым сельсавете цалкам ланінен увайсьці ў зэрныярэст, у які будзе аб'яднана 6 сельсаветаў гэтага раёну.

Адбыўшыся 25—26 студзеня г. г. канфэрэнцыя батрацкай і бядняцка-серадняцкай моладзі Блускага сельсавету сумесна з работай моладзьдзю фабрыкі „Акцябр“ (Менск), скліканая па ініцыятыве рабочай моладзі гэтай фабрыкі, мае надзвычайна важнае палітычнае значэньне. Канфэрэнцыя абгаварыла вынікі першага году п'яцігодкі (у тым ліку і па фабрыцы „Акцябр“), пытаньне аб суцэльнай калектывізацыі сельсавету. Самым важным вынікам канфэрэнцыі трэба лічыць тое, што рабочая моладзь сумесна з працоўнай сялянскай моладзьдзю ў мэтах найхутчэйшага і больш паспяховага ажыццяўленьня рашэньняў канфэрэнцыі падпісала дагавор на сацыялістычнае спаборніцтва, за лепшы ўдзел у соцыялістычнай рэканструкцыі фабрыкі і суцэльнай калектывізацыі сельсавету.

### Выканаць праз спаборніцтва

На працягу 6 месяцаў, паводле соцыялістычнага дагавору, рабочая моладзь фабрыкі „Акцябр“ бярэ на сябе абавязкі падняць вытворчасць працы на 40 проц., зьнізіць сабекошт на 11 з пал. пр., зусім выжыць праглынуць на няўважлівых прычынах, уцягнуць у рашэньняў арганізацыі групы 26 проц. усёй моладзі, а таксама ўцягнуць усю моладзь у працу вытворчых налад, палепшыць якасьць прадукцыі да 1/2%. Да канца гэтага навучальнага году ліквідаваць няпісьменнасьць і малісьменнасьць усёй рабочай моладзі, падрыхтаваць да наступнага навучальнага году 27 чалавек да паступленьня ў ВУЗ, тэхнікумы і рабфакі, уцягнуць у КСМ 100 пр. рабочай моладзі. Усю працу камсамольскай ячэйкі перанесці на беларускую мову і абавязаць камсамольцаў вывучыць яе ў абавязковым парадку да 1-га мая г. г. Закупіць бібліятэку беларускай пролетарскай літаратуры для падшэфнай вёскі, распаўсюдзіць сярод моладзі 80 пяцітомнікаў Леніна і 10 дванаццацітомнікаў. Рэгулярна накіроўваць у колгасы на дапамогу апошнім у працы на менш двух рабочых.

### Выкарчаваць карэньні капіталізму

Працоўная сялянская моладзь у сваю чаргу ўзяла на сябе абавязкі да вягновай пасеўкампаніі 1930 году поўнасьцю калектывізаваць усё сельсавет, дзеля чаго з'арганізаваць тры колгасы на плошчы 3500 гектараў зямлі з 465 сем'яў. У кожным населеным пункце для гэтай мэты з'арганізаваць ударныя бригады. Заклучыць соцыялістычны дагавор паміж навава арганізаванымі колгасамі на хутчэйшую і лепшую працу. Пры ўступленьні ў колгасы не прадаваць ніводнай шукі жывёлы: кароў, коняў, свіней і г. д., вядучы штодзённую барацьбу з разбазьваньнем сельскагаспадарчага інвэнтару, як жывога, так і мёртвага. Павялічыць пасяўную плошчу на 6 проц. пад тэхнічнымі культурамі на 11 проц. Падняць ураджайнасьць на 25 проц., павялічыць рост буйнай рагатай жывёлы на 10 проц., свіней на 30 проц. Ліквідаваць на ўсе 100 пр. няпісьменнасьць сярод моладзі і на 90 проц.—сярод дарослага насельніцтва. Падрыхтаваць у навуцальныя ўстановы, галоўным чынам у сельска-гаспадарчыя, 4 чалавекі батрацкай, 4 бядняцкай і 2 чалавекі саванскай моладзі. Распаўсюдзіць „Чырвоная з'яўка“—150 экзэмпляраў, „Ком.Правды“—10 экз., „Беларуская Вёска“—700 экз., пяцітомніка Леніна—5 экз. і правесці шэраг іншых мерапрыемстваў.

Мы прывялі галоўныя пункты з соцыялістычнага дагавору, ажыццяўленьне якіх, пры дапамозе соцыялістычнага спаборніцтва, бязумоўна будзе немалым крокам на

перад, і ў гэтым заключаецца вялікае значэньне праведзенай канфэрэнцыі. Сама канфэрэнцыя прайшла надзвычайна жыва і актыўна. На канфэрэнцыі прысутнічала 241 чалавек дэлегатаў і 80 гасьцей. Памяцканьне, дзе праходзіла канфэрэнцыя, на працягу ўсяго часу было перапоўнена прысутнымі. У спрэчках выказалася 19 чалавек, з іх—10 мясцовых. Спрэчкі насілі дзелавы, практычны характар. Усё гэта яшчэ раз падцьвярджае аб узросшай актыўнасьці батрацка-бядняцкіх і серадняцкіх мас вёскі.

### Вораг шалёна дзейнічае

Масавы рух сялянства ў колгасы, суцэльная калектывізацыя сельсавету сустракае на сваім шляху шалёныя супраціўленьні кулацтва і клясава-варожых элемэнтаў. Кулакі па сельсавету пушчаюць розныя ілжывыя чуткі аб няжыццёвасьці колгасаў. Яны выкарыстоўваюць усе сродкі для камп'юнтаваньня колгасаў, яны выкарыстоўваюць нават весткі з прэсы аб разваленым па віне кулакоў колгасах, скажваючы іх імкнуцца давесці, што колгасы існаваць ня змогуць.

Акрамя кулацкіх агітацый і работы падкулачнікаў, служыцелі рэлігійных культур таксам праводзяць варожую работу. Нельга не распэньваць як палітычны манэўр клясавага ворага хоць-бы і той факт, што ў час працы канфэрэнцыі моладзі, карыстаючыся надзеяй, у царкву вёскі Блужа, у якой ужо шмат часу няма папа, прышоў з другой царквы, і прышоў у дзень канфэрэнцыі ачыніў абелю. Гэты факт трэба распэньваць, як спробу клясавага ворага падарваць работу канфэрэнцыі якая вырашала адназначна пытаньні, Кулацкія элемэнт імкнуцца выкарыстаць у сваіх мэтах кой-каго з працоўных сялян.

Гэта яшчэ ня ўсе факты, але і яны яскрава сьведчаць аб контррэвалюцыйнай дзейнасьці клясава-варожых элемэнтаў, якія ўсімі сродкамі імкнуцца падарваць работу па суцэльнай калектывізацыі сельсавету, выкарыстоўваючы дзеля гэтага нават паасобных сераднякоў і беднакоў.

### Беднякі з сераднякамі даюць адпор...

Але ў адказ на варожую дзейнасьць адбываецца вялікі рост іні-

цыятывы і актыўнасьці працоўнага сялянства. Хоць-бы той факт, што вёска Бэбы, дзе абгаварвалася пытаньне аб калектывізацыі, выклікала вёску Гарадзец на соцыялістычнае спаборніцтва, яскрава сьведчыць аб гэтай ініцыятыве. Расьце страшэнна нянавісьць працоўнага сялянства да эксплёатараў-кулакоў. Напрыклад, адзін селянін на канфэрэнцыі моладзі заявіў: „Так як ваўка нельга трымаць з авечкамі, так і кулака з колгасам“. Не зьяўляецца выпадковым і той факт, што амаль усюды працоўныя сяляне называюць кулакоў „надувальшчыкамі“.

Рэлігія, якая на працягу ўсяго часу выкарыстоўвалася клясамымі ворагамі для распаўсюджваньня варожай агітацыі, пачынае паступова губляць пад сабою глебу. На канфэрэнцыі, пры абгаварваньні пункту аб антырэлігійнай працы, сяляне гаварылі: „Мы ўжо ведаем, што ня бог зрабіў людзей, а людзі бога... Калі ярун разьбіў царкву



дык і бог, не дапамог“. „Мы—багі гэтага свету, нікога вышэйшага над намі няма“...

Вось гэтыя некалькі фактаў асьвятляюць тую працэсу, якія адбываюцца зараз на вёсцы і асабліва ў раёнах суцэльнай калектывізацыі. Гэтыя факты гавораць аб яшчэ большым абстрактнасьці клясавай барацьбы паміж працоўным сялянствам і эксплёатарамі кулакамі. Гэтыя факты наносяць руйнуючы ўдар тэорыям правых аб клясамым міры, яны поўнасьцю

падцьвярджаюць правільнасьць лініі партыі на ліквідацыю кулацтва, як класы, яны гавораць аб тым, што мерапрыемствы партыі значэньне масавае падтрыманьне з боку працоўнага сялянства, што саюз рабочае клясы з серадняком пры апары на беднату мацнее і што ўжо даволі паспелі матэрыяльна-тэхнічныя і соцыяльныя умовы для ліквідаваньня кулацтва, як класы

### Заняць патрэбнае месца

Суцэльная калектывізацыя сельсавету, ліквідацыя кулацтва як класы, рост актыўнасьці мас працоўнай моладзі і сялянства, шалёнае супраціўленьне клясава-варожых элемэнтаў, патрабуюць ад мясцовай камсамольскай ячэйкі, партыйнай ячэйкі і іншых арганізацый сельсавету такой рашэньняў і арганізацыі працы, якая поўнасьцю адпавядала б задачам паспяховага ажыццяўленьня мерапрыемстваў суцэльнай калектывізацыі, мобілізацыі мас камсамольцаў, працоўнай моладзі і дарослых на ажыццяўленьне соцыялістычнага дагавору, заключанага паміж рабочымі і сялянскай моладзьдзю на канфэрэнцыі.

### Не суадпаведнасьць тэмпаў прымае опартуністычную афарбоўку

Трэба сказаць, што з тэмпамі работы справа абстаіць зусім недавальняюча. Камсамольская ячэйка ячэйка ня стала на чале актыўнасьці мас моладзі. Той прыклад, што на самой канфэрэнцыі хоць і прысутнічала 27 камсамольцаў, але ячэйкі, як гэткай, не адчувалася. У спрэчках выступіла толькі два камсамольцы. Сэкратар ячэйкі, які абавязаны быў выступіць па такому важнаму пытаньню, як суцэльная калектывізацыя—ня выступіў. Ячэйка яшчэ ня мае патрэбнай удзельнай вагі ва ўсім жыцьці сельсавету.

Аб трохмесячніку пролетарскай культуры беларускай і нацыянальна-рэвалюцыйнай яшчэ нават і не гаварылі. Правядзеньне гэтага 3-месячніку ва ўмовах суцэльнай калектывізацыі сельсавету мае рашаючае значэньне і зьяўляецца неадлучнай часткай усёй работы па калектывізацыі. Узьць хача-б справу распаўсюджваньня

неабходнай літаратуры па калектывізацыі. Тут ячэйка магла-б зрабіць вялікую справу, бо, да рэч, кажуць, маюцца літаратура чытальні зьяўляецца ўстарэлай, агітат, галоўным чынам, за заводную жывёлу, за ачыстку населеньня і г. д., але не дастаткова разна і не па сучаснаму ставіць пытаньне калектывізацыі.

Тэмпы работы ў справе падрыхтоўкі да вясновай пасеўкампаніі не адпавядаюць сваім задачам. Хі-ху ўзяць факт ачысткі населеньня адзін трыер, які працуе ўсяго тыдзень і той, па словах загадчыка савгаса, поўнасьцю не нагрэвае.

Камсамольская ячэйка з сьчапліва боку хоць і вынесла некаторыя пастановы па правядзеньню пасеўкампаніі, але не забясьпечыла патрэбных тэмпаў.

Кансэрватызм, павольнасьць работы, хача-б і пры захаваньні правільнай агульнай лініі, бязмоўна вядуць у балота опортунізму, і такіх промахі ў рабоце камсамольскай ячэйкі, аб якіх вышэй гаварылася, бясспрэчна пры опортуністычнаму афарбоўку. Тым у рабоце ячэйкі патрабуюцца рашучы пералом у бок павялічэньня актыўнасьці ўдзелу ва ўсё жыцьці сельсавету.

Партыйная ячэйка павінна ўзмацніць сваё кіраўніцтва дзеля таго каб узняць бяздольнасьць камсамольскай ячэйкі.

### Рашучы агонь па здрадніках

У рабоце ўсіх арганізацый трэба востра паставіць пытаньне ўзмацненьня іх бяздольнасьці тым, што гэта зьяўляецца неабходнай умовай для правільнага ажыццяўленьня дыктату партыі. Мы нагадваем факты, калі паасобна сьбіры сельсавету, ня гледзячы на пастановы пленуму аб абавязковым уступленьні ў колгасы, ня сумленна і пад найжылым ажыццяўленьні гэта рашэньне Гэткія арганізацыі да справы з боку членаў сельсавету трэба распэньваць ў здраду бядняцка-серадняцкім масам вёскі і аб іх, бязумоўна, будзь гаварыць сама маса.

Насьценгазэта хаты-чытальні дадаткова востра і не на прычыповую вышынню ставіць некаторыя факты і гэтым самым аб'ектыўна дапушчае опортуністычнасьць іх. Напрыклад, у нумары 3 з'яўляюцца прысьвечаным „ленінскім дзям, крытыкуюць некага, выступіў паючага з шкоднымі думкамі, прыймае колгасе і пішуць—Ш. М. ня ўкляваючы нават сапраўднага прызьвішча. Гэтым самым газэтарэдакцыя бяззубай, не наносіць патрэбнага ўдару па перашкоды калектывізацыі.

### Ліквідаваць перашкоды ў калектывізацыі

Усе пералічаныя факты і промахі ў рабоце арганізацыі, пры ўмове масавага зьдзіму актыўнасьці працоўнага сялянства, росту калектывізацыі, шалёнага супраціўленьня клясавага ворага, ня могуць быць зьяўляюцца аб'ектыўна тым мазьня паспяховае правядзеньня калектывізацыі, ліквідацыі кулацтва, як класы. Таму гэтыя промахі арганізацыі павінны ўлічыць і прыняць неабходныя меры для перабудовы сваёй работы ў адпаведнасьці з задачам сёньняшняга дня, каб сапраўды быць зьдольнымі ня толькі арганізаваць узнікшую ініцыятыву, але і хопіцца і разгортаць яе, калі раўнаваючы бязлігасную самакрытыку, на хату перабудоўваньня і выпраўляць свае недахопы.

Перабудова работы камсамольскай ячэйкі, партыйнай ячэйкі ўсіх астатніх арганізацый павінна бліэйшы час пайсьці на ініцыятывы мобілізацыі мас для ажыццяўленьня мерапрыемстваў, прадуцтва дэмані дагаворам соцыялістычнага спаборніцтва паміж рабочай моладзьдзю фабрыкі „Акцябр“ і сялянскай працоўнай моладзьдзю сельсавету.

Вопыт гэтай канфэрэнцыі павінен выкарыстаць у сваёй шэфскай рабоце і іншыя вытворчыя камсамольскія ячэйкі.

# Тэрмін прайшоў--праца ня скончана

# Не чакаць прыходу вясны

## Сёньня апошні дзень набору 300 комсамольцаў і маладых рабочых на падрыхтоўчыя курсы

Стварэнне насенных фондаў збор задатнаў на трактары, ачыстка насення, ремонт і забеспячэнне сельска-гаспадарчымі машынамі знаходзіцца пад пагрозай зрыву

Многія ячэйкі заданья ня выканалі.—Уноў арганізаваным і існуючым курсам па падрыхтоўцы у ВТНУ і ВНУ належных умоў ня складзена.—Пытаньне нагрукі курсантаў не урэгулявана.

## Мобілізуем батрацка-бядняцка-серадняцкія масы на ліквідацыю кулацтва як клясы

Пытаньне аб абагульненні жыллы сельска-гаспадарчага інвентару, насення і наогул усёй масы ў колгасах набыла вялізарнае палітычнае значэнне. Без мобілізацыі гэтых рэсурсаў мы ня зможам як сьлед сустрэць вясеннюю пасаўную кампанію.

## Ад разважання аб ударнасьці прайдзем да ударнай работы па сканчэньню вярбоўкі „300“

### Пачын добры

Як толькі загутарылі аб асылцы рабочай моладзі на курсы па падрыхтоўцы ў ВТНУ з фабрыкі „Чырвоныя металісты“, бюро коллектыву зарышчэ занялося гэтым пытаньнем. На першым годзе коллектыву была падрыхтавана інфармацыя прадаўніка Політэхнікуму аб умовах прыёму на курсы.

прямства паслаць усяго двух, дык даручылі бюро коллектыву заняцца гэтым пытаньнем, вылучыць дваіх на курсы па падрыхтоўцы ў Політэхнікуму. У час абедзеных перапынкаў прапанавалі правесці гутаркі на гэту тэму. Бюро коллектыву пры вылучэнні таварышоў павінна таксама заняцца пытаньнем аб тым, каб гэтым двум таварышам можна было працаваць на адной зьмене, каб было магчыма добра наведваць курсы.

ЯНУШКЕВІЧ.

### Больш увагі комплектаваньню курсаў

Па ініцыятыве рабочых на прадпрыемствах утвараюцца курсы па падрыхтоўцы ў ВНУ і рабфаку. Ужо трэці год саюз Рабзелесу арганізоўвае курсы па падрыхтоўцы на рабфак батракоў.

4-ы год існуюць курсы пры БДУ, курсы па падрыхтоўцы ў ВНУ і рабфаку рабочай моладзі ў Менску.

Трэба гэты разгорнуты рух рабочай і батрацкай моладзі арганізаваць у сталую цэнт алізаваную сыстэму падрыхтоўкі іх у ВНУ і рабфаку, бо вельмі часта скончаныя курсы па тых ці іншых прычынах ня вучацца, бываюць выпадкі зьмяшчэння курсу і г. д. Адначасова ня ўсе курсы на вытворчасці працуюць па сталых праграмах.

У пачатку лютага месяца г. г. будзе ўтворан дадатковы прыём 80—90 чалавек на курсы пры БДУ па падрыхтоўцы на Рабфак.

На комплектаваньне курсаў патрэбна зьварнуць асаблівую ўвагу профарганізацыям фабрык і заводаў, партыйным і комсамольскім ячэйкам, высюваючы на курсы паказушых сябе на вытворчасці таварышоў.

Абрыць на курсы патрэбна рабочых пераважна буйных прадпрыемстваў з вытворчым стажам 5—10 год, пры гэтым неабходна зьварнуць асаблівую ўвагу на падбор жанчын, якія выявілі сябе на вытворчасці і грамадскай працы, тым болей, што працэнт жанчын на рабфаках застаецца неадвальна нізкім.

Маючы на ўвазе, што вучоба на рабфаках складаная і служыць асноваю для далейшай працы ў ВНУ, патрэбна зьварнуць асаблівую ўвагу падбору слухачоў на курсы з добрым станам здароўя, што дапаможа зьнішчыць адсеў рабочых з курсаў па хваробах.

Трэба дабіцца максымальнага аслаблення пасылаемых на курсы ад грамадзкіх і партыйных нагрук.

Трэба праграму курсаў прыстасаваць да максымальнага запатрабаваньня рабфакаў з такім разьлікам, каб слухачы курсаў маглі аддаць працаваць па ўдому якасьці і кадрам працы рабфаку. Сацпаборніцтва, як мэтад працы, робіць працу студэнтаў вельмі напружанай, і тым болей, што тэрмін навучаньня ў ВНУ зьніжаны, а гэта патрабуе сталай і адданай працы на рабфаку.

Драфком і Прэзыдум Ранішняга рабфаку.

Ячэйка ЛКСМБ шклоўскай механічнай ф-кі „Спартак“ на падрыхтоўцы рабочай моладзі ў ВТНУ нічога не зрабіла. Арганізацыя наогул гэтым пытаньнем не займаецца. Падрыхтоўчых курсаў не існуе.

Вольны.

### Ленінскі заклік

#### П-к друкароў абвясціў сябе ўдарным

28 студзеня пасля працы быў лятухы мітынг п-к Поліграф, на якім задумалі даклад аб ленінскім наборе ў ударныя брыгады. Шмат рабочых вказваліся аб недахопах, якія перашкаджаюць правядзеньню сацпаборніцтва. Да гэтага часу існавалі ў нас брыгады, але іх на прадпрыемстве не адчувалася. На сходзе выступіла працаўніца каробачнага цэху т. Нэйман з 25-гадовам вытворчым стажам і абвясціў сябе ўдарніцай.

Таксама рабочыя з пераплётнага і наборна-машынага цэху з 23—25-гадовым вытворчым стажам у ліку 20 чалавек абвясцілі сябе ўдарнымі. Уся моладзь як адзіна ўлілася ў ударныя брыгады. Ухвалілі пераключыць сацпаборніцтва на іх і паміж цэхамі для лепшай якаснай работы. Пасля выступленьня пасобных таварышоў, наступілі стары рабочы пераплётчык Ходос, які ўнёс прапанову абвясціць п-к лектыў ўдарным.

М. Кац.

#### НА ЗАКЛІК ПАРТЫІ ЛЕНІНА УСТУПАЮЦЬ ВА УДАРНЫЯ БРЫГАДЫ

У зьвязку з выкінутым лэзунгам партыі аб ленінскім наборе ва ўдарныя брыгады на Менскай шчотачнай фабрыцы праведзена вялікая праца. Былі праведзены іхавыя сходы, на якіх сталая пытаньне аб падборы ва ўдарныя брыгады.

На другі дзень быў склікан агульны сход рабочых фабрыкі па пытаньню „6 год бяз Леніна“. Рабочыя аднагалосна вынеслі пастанову лічыць нашу фабрыку ўдарнай. Акрамя таго частка лешых рабочых паяла заяву аб уступленьні ў шэрагі КП(б)Б.

Давыдов.

мат якія ячэйкі і райкомы нічога не зрабілі ў справе комплектаваньня курсаў па падрыхтоўцы ў ВТНУ

(З допісу юнкора)



Дзінь бом, дзінь бом, чуцен звон скандальны!

### Складзіць ўмовы для вучобы

Курсы па падрыхтоўцы ў тэхнікуму працуюць пры Політэхнікуме ўжо ўжо 2-х месяцаў.

Усяго прынята было 51 асоба з саюзаў: чыгуначнікаў, металісты, будаўнікоў і дрэвапрацоўшчыкаў, з мужчын—49, жанчын—2.

У большасьці курсанты маюць 3-х годны вытворчы стаж Комсамольскага—27, членаў партыі—3 ч.

Падбор на курсы быў ня зусім дакладны: з прынятых шасціра не зьявілася на заняткі, кінула курсы—9 чалавек.

Прычыны былі розныя: слабая агульна-адукацыйная падрыхтоўка, праца ў ввечэрніх зьменах і г. д.

Некаторы адсеў маем нават і зараз. Сяго выбыла 17 чалавек, што складае 34 проц. Найбольшы працэнт прыстава на чыгуначнікаў—10 чалавек.

У мінулым месяце выбыўшых прынята 11 чалавек, 6 месц для чыгуначнікаў заставішы вакантнымі, бо мы не маглі знайсці дабіцца, каб на месцы выбыўшых былі прысланы іншыя кандыдаты.

Адапаведным арганізацыям неабходна зьмяніць прычыны гэткага адсева, каб улічыць вопыт гэтых курсаў пры падборы слухачоў для іншых шматлікіх курсаў, якія зараз адчыняюцца.

Паказаньня лічы паказваюць на нездаровы факт, што частка рабочай моладзі падае заявы „на лавось“, а маючы нават намеру вучыцца і гэтым самым загараджае дарогу тым, хто сур'езна адносіцца да вучобы.

Найбольшым недахопам нашага прыёму трэба лічыць неадвольнасьць велаў прынятых на курсы: з пэўнай сямігодні было прынята—3 чалавек, даўно скончылі, 6-ці годкі—9.

5-ці годкі—12, 4-х годкі—8. Астатнія навучаліся ў рознаціповых школах (школа рабочай моладзі, школа ўзвышанага тыпу, профшкола, прыходзкая школа і г. д.). Стракатасьць у велах стварае такое становішча, што няма кампактнае масы, на якую выкладчык мог-бы арыентавацца.

У выніку—для многіх тое, што выкладчыца, зьяўляюцца „недасяжнай прамудрасцю“ і прымушае кідаць курсы.

Вельмі балючым зьяўляецца пытаньне пропуску лекцыяў: за сьнежань мелася 13 проц. пропуску ўсіх лекцыяў, за студзень—10 проц., з боку пасобных курсантаў пропускі даходзілі да 53 проц. Тут у значнай ступені вінаваты грамадзкія арганізацыі, у прыватнасьці комсамольскія. Усе слухачы выконваюць тую самую нагрук, што мелі яны да наступленьня на курсы гэта адрывае іх ад заняткаў.

Курсантаў не вызваляюць нават ад такіх нагрук, як правэрка наведваньня політ-школы, выступленьня ў драм-гуртках і г. д. не гаворачы ўжо аб сэкратарстве ў партыйных і комсамольскіх ячэйках.

Ня глядзячы на тое, што для партыйных і комсамольскіх сходаў вызначаны пэўныя дні, усё-ж сходы прызначаюцца на іншыя дні і такім чынам зноў зрываюць заняткі.

Усё гэта пагражае зрывам задач, настаўленых перад намі. Неабходна ўлічыць вялізарнае значэнне падрыхтоўкі рабочых кадраў, і тым таварышом, якія трапілі на вучобу, даць магчымасьць вучыцца, перадаўшы іх нагрукі другім рабочым.

М. Г.

### З 200—толькі 2

Справа з падрыхтоўкай кадраў па Барысаўскім раёне зусім дрэнная. Паўкола гэтага пытаньня ня створана грамадзкая думка.

Гэтую пытаньню Барысаўскі райком КСМ удзеляў мала увагі. Шмат якія ячэйкі гэта пытаньне не абгаварвалі. Коллектыў фабрыкі „Чырвоная Брэзіна“ і яго бюро гэтым пытаньнем амаль не займаліся. Ня дзіва, што ў такой вялікай фабрыцы, як „Чырвоная Брэзіна“, лэз мейша больш 200 рабочых-комсамольцаў у вучобу наведваюць толькі двое. З фабрыкі „Пролетарская перамога“ няздадні чалавек не наведвае курсу.

На ўсё Барысаўскі раён маюцца толькі адны курсы па падрыхтоўцы ў

ВНУ і ў ВТНУ. І гэтыя курсы з залічаных 74 чал. наведваюць толькі 42.

Галоўнай прычынай дрэннай працы курсаў зьяўляецца: дрэнная дысцыпліна, недахоп патрэбнай літаратуры і часты зрыў заняткаў з боку настаўнікаў.

Неабходна стварыць грамадскую думку навокал гэтага пытаньня. Трэба, каб ячэйкі КСМ паішкваліся гэтым пытаньнем. Неабходна забяспечыць курсы патрэбнай літаратурай, а так сама спыніць зрыў заняткаў з боку настаўнікаў.

Г. Кубель.

на 15,5 проц. Зусім дрэнна праводзіцца ачыстка насення па Менскай акрузе—9,5 проц., Віцебскай—8 проц., Полацкай—11,5 проц.

Нездавальняючы ход ачысткі насення кажэ аб тым, што ў многіх раёнах трыеры ня пушчаны ў ход, што з боку грамадзкіх арганізацый на мясцох ня прыняты крокі да выкананьня задач па ачыстцы насення.

Кулак вядзе шалёную агітацыю, супроць стварэння насенных фондаў, ачысткі насення, за разбазараньне жыллы і г. д. часам застаюцца непачараным. Да гэтага часу не мобілізавана батрацкая, бядняцкая і сярэдняцкая грамадзкая супроць тых, хто ня ссылае насення ў аграмаджаныя фонды, супроць тых, хто разбазарвае яго.

Недапушчальна слаба праводзіцца збор задаткаў на пакупку трактараў.

Паводле вестак з 5 акруг (астатнія не даслалі), агульная колькасць атрыманых задаткаў складае вельмі м зэрну лічбу—38 тыс. руб. Сумы на задаткі па асобных акругах разьмаркоўваюцца наступным чынам: Менская—24 тысячы рублёў, Полацкая—7 тысяч рублёў, Мазырская—3500 р., Аршанская—2600 р., Бабруйскай акруга прыслала толькі 412 рублёў.

### Чакаюць прыходу вясны

Арганізацыя „Белсельсабу“ яшчэ не разгарнула сваю дзейнасьць і відаць чакае самага прыходу вясны. Маніторын Белсельтрасу не падрыхтаваны да пачынку трактароў, не хапае машынных частак і г. д. Завод „Чырвоны Металіст“ (Віцебск) за першы квартал не давыпрацаваў 21 тысячу плугоў, альбо 40 проц. заданья. Трасі і кіраўніцтва заводу сваёчасова ня прынялі захадаў да 100 проц. выкананьня пляну па вырабу сельска-гаспадарчых машын.

Згодна дагавору, плугі павінны быць адгружаны да 1-га лютага. І па паведамленьню кіраўніка Белметалтрасу яны будуць адгружаны толькі 10-15 лютага.

Асноўныя паказчыкі, якія паказваюць тэмпы якасьці падрыхтоўчай работы да вясны, сыгналізуюць аб тым, што большасьць работнікаў на мясцох і ў цэнтрах працуюць павольна і раскідана.

Да вяснянага севу засталася ня больш двух месяцаў.

За гэты тэрмін трэба навярстаць упушчанае, каб прыйсці да вяснянай саўбы добра падрыхтаванымі. Пасіліць тэмпы і павольна расставіць сілы на ўсіх вучастках падрыхтоўкі да саўбы. Аднажна праводзіць ліквідацыю кулака, бязлітасна выкываць ігнаць з партыі прыхаваных опаргуністых, якія дапамагаюць кулаку і гэтым самым затрымліваюць паспяховае сацыялістычнае будаўніцтва ў нашай краіне.

Х. Б.—к.

### Заслаўе сьпіць

У Заслаўскім раёне (Менская акруга) падрыхтоўка да вясновай кампаніі зусім не распачата.

Плян вясновай кампаніі да вясні яшчэ не дзелен. Зерначышчальныя машыны стаяць пакрытыя пылам.

Партыйныя і комсамольскія ячэйкі раёну не разгарнулі ніякай працы па вясновай кампаніі.

Трэба жорстка ударыць па гэтай злачынай нядбайнасьці.

Красамайні.

### „На ўсе 100 працэнтаў“

Комсамольская ячэйка Асташкаўскага сельсавету сьпіць, як кажуць, „на ўсе 100 проц.“.

Міма ячэйкі праходзяць баявыя палітычныя пытаньні. Ячэйка ня велае яшчэ аб вясновай пасаўнай кампаніі, аб лезазагатоўках і інш.

Калі спыталі комсамольцаў аб лезазагатоўках, яны адказалі:

—Што мы пойдзем апал рэзаць, ці што?..

Дзякуючы таму, што ячэйка працягнула гэтыя баявыя палітычныя пытаньні, па шэрагу іншых галін ячэйкавай работы маецца налічча хва-робных зьявішчаў.

А. Шчупан.

Калінінцін р-н, Мазырышчына.

# Дзе працуюць, а дзе сьпяць РАБОЧАЯ МОЛАДЗЬ НЯ ЎЦЯГНУТА Ў ФІЗКУЛЬТУРНЫЯ ГУРТКІ

Забясьпечваючы сталым кіраўніцтвам работу гурткоў, будзем змагацца супроць аполітычнасьці ў фізкультуры

## Трэба падтрымаць ініцыятыву

Яшчэ ўлетку да ініцыятыве ячэйкі КСМ распачалася фізкультурная работа сярод моладзі комуні. М.ЯК. Дрысенскага раёну, Палачына.

Былі створаны фізкультурныя гурткі, у якія ўваходзілі моладзь і частка была яшчэ прыцягнута з вёскі. Наладзілі баскетбольную пляцоўку. Займаліся футбалам, баскетбалам, лёгкай атлетыкай. Увесь гурток удзельнічаў на раённай сялянскай спартакіядзе, з якой абралі і паслалі шэсьць чалавек на акруговую спартакіяду і адзінаццаць быў пасланы на ўсебеларускую спартакіяду.

Зараз гурток перайшоў на звычайную фізкультуру: лыжы, каньковы спорт і заняткі ў клубе.

У моладзі вялікае імкненьне да фізкультуры. Нават дзяўчаты ўжо пачалі больш займацца ў гурткі. Астаноўка толькі за добрым кіраўніком.

**ПРЫІВК МАЕЦЦА РАЁННЫ ІНСТРУКТАР ПА ФІЗКУЛЬТУРЫ, АЛЕ ЁН СЯДЗІЦЬ У МЯСТЭЧКУ І Ў ГУРТКІ НІКОЛІ НЕ ПАКАЗВАЕЦЦА.**

Цікава, што ён робіць і каго інструкуе?

**А. УСЬМІНСКІ.**

## Гора ад... „кіраўніцтва“

На працягу сьнежня месяца прапраходзілася перавыбарчая кампанія бюро фізгурткоў і перабудова работы па новым формам.

Гутаркі аб новых формах работы на падрыхтоўку трэба было праводзіць з боем, інакш ні адзін завком не жадаў займацца гэтай справай. Сьвятарат комсамольскага калектыву заводу „Пролетары“ гаварыў прадстаўніку бюро гуртка.

**— ЗАБЯРЭЦЕ ФІЗКУЛЬТУРНУЮ**

**РАБОТУ АД НАС І НАМ БУДЗЕ ЛАГЧЭЙ ПРАЦАВАЦЬ.**

На акруговай канфэрэнцыі фізкультурнікаў саюзу металістаў, на прысутнічаў ніводзім ПРАДСТАЎНІК ЗАВКОМУ, ЯЧЭЕК КСМ І КП(б)Б, ПРАДСТАЎНІК РАЙКАМСАМОЛУ, НЯ ГЛЕДЗЯЧЫ НА ЗАПРАШЭНЬНЕ ТАКСАМА НЕ З'ЯВІЎСЯ.

Рабочая маса да гэтай канфэрэнцыі ня была падрыхтавана.

**МІКІЦІН.**

## Падрыхтуем новыя кадры

Апошняя ўсебеларуская нарада па фізкультуры паставіла перад адпаведнымі арганізацыямі задачу падрыхтоўкі новых пролетарскіх інструктарскіх кадраў па фізкультуры.

Улічваючы ўсю важнасць пастаўленай задачы, мы, ніжэй падпісаныя інструктары фізкультуры г.р. Менску, бярэм на сябе абавязак падрыхтаваць да 1 мая 5 інструктароў фізкультуры з рабочых-фізкультурнікаў і актывістаў і выклікаем пасьледваць нашаму прыкладу ўсіх інструктароў Беларусі.

**ЗЭЛІКМАН,  
ДЗЕМ'ЯНОВІЧ  
І РОЗЭНГАУЗ.**

## Сёньня, як і ўчора —мы „работаем“

Комсамольцы і беспартыйная моладзь м. Лепеля не займаюцца фізкультурай, ня глядзячы на тое, што ўсе неабходнае для гэтай працы маецца.

Партыйныя, комсамольскія і профэсійнальныя арганізацыі гэтай надзвычайна важнай справе не аддаюць належнай увагі.

Летні сезон прамагаралі. Былі некаторыя пачынаньні па фізкультурнай рабоце з боку моладзі і саюзу будаўнікоў, але, не атрымаўшы належнага кіраўніцтва, ініцыятыва загінула.

**ДА ЗІМОВАГА СЭЗОНУ ПАДРЫХ-  
ТОЎКА НЕ ВЯЛАСЯ.**

Маецца даволі добры спартыўны клуб, але ў ім ніякай работы па фізкультуры не вядзецца.

Райком комсамолу, дзе-ж тваё кіраўніцтва фізкультурнаму?

**М. Е.**



На здымку: зьлева—праца ручным спосабам, справа—праца на новых машынах.

## Клерыкальскаму падпывале ня месца ў шэрагах пролетарскага студэнцтва

Надаўна на Мэдфаку Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсытэту адбыўся грамадзкі суд над студэнтам Пагосіным, зрабіўшым рэлігійны акт—абразаньне над сваім сынам. Зала была перапоўнена студэнтамі і навуковымі працаўнікамі.

На судзе Пагосін прыкідваецца дурнем, ён быццам-бы не зразумеў таго што зрабіў, нібы дзіцёнак, скоры і лёгка паддаўся ўплыву сваёй старой маткі і абыватэлям суседзіям, якія настойвалі на гэтым.

Сам Пагосін—былы „каротка-тэрміновы“ рабочы—ільборшчык, дробна-буржуазнага паходжання, жаніўся на дачцы гандляра. У сваё апраўданьне на судзе зьвяртаецца да мінулага.

— „Я сябраваў з ленынградскімі рабочымі—п'япіпамі. У тыпографіі ў якой ён працаваў 10 год таму наладзіў было анты-рэлігійнага гуртка, а ня чытаю газет і г. д.“—даводзіць Пагосін.

Ён спачатку спрабаваў давесці, што акт абразаньня гігіенічна абгрунтаваны, але на гэта атрымаў ілжэжны адпор з боку эксперта профэсара С. М. Рубашова, як давеў адваротнае—шкоду гэтага дзікага рэлігійнага акту.

Пагосін спрабаваў давесці, што проф Экзэмплярскі пібыта рабіў „сваімі тэорыямі“ ўплыў на Пагосіна, потым ён пачынае ад гэтых паказаньняў адмаўляцца.

І дзіўна, Пагосін лёгка паддаецца ўплыву іншых. Ён паддаўся ўплыву Экзэмплярскага, уплыву маткі, абыватэльшчыні і ўсіх каго хочаце, але зусім не паддаўся уплыву даровага асіродку пролетарскага студэнцтва на Мэдфаку, дае маюцца і гурткі грамадазнаўства, бегучай палітыкі, і бязбожнікаў. Уплыў гэтых гурткоў і арганізацыяў Пагосін не надаўся.

Ён ніколі ня чытае газет, ён ударыўся толькі ў кнігу „узкую спецыяльную кнігу і далей удзелу ў арамгуртках Пагосін не пашоў за ўвесь свой жыцьцёвы шлях.

— Ён—мешчанін, абываталь, вузкі акадэміст, далёкі ад грамадзкага жыцьця“—так характарызуе Пагосіна яго-ж сьведка студэнт Гарбуль.

— „Дзе-ж гарантыі таго, што Пагосін—гэты абываталь, здраднік, ганебны сябра шэрагаў пролетарскага студэнцтва, заўтра стане спраўдзімым чырвоным спецыялістам?“—рэзкі ставіць пытаньне грамадзкі абвінавайца тав. Розэнгауз.

— „У той час, калі, на фоне абвостранай класавай барацьбы „чорна-інтэрнацыянал“ клерыкалаў, пад маскай рэлігіі захоўвае свой існы контррэвалюцыйны твар, калі савецкі ўрад трапіць вялікія сродкі на выхоўваньне пролетарскіх кадраў, мы ня масі ніякага права дапусьціць каб будучы ўрач з „навуковым“ адукацыянальным рабіў дзікі, шкодны рэлігійны цэрэмоніял, каб ён аказаў клерыкальскім падпывалам.“

І асобны склад грамадзкага суду вызначаны профкомам Мэдфаку БДП прызначыў Пагосіна шкодным, з вярховай ідэалогіяй студэнтам, лічыў немагчымым пакінуць яго ў шэрагах пролетарскага студэнцтва. Суд вышэйшы выключыў Пагосіна з шэрагаў Мэдфаку і профсаюзу.

Гучныя апледысьманты прысутных красамоўна сьведчаць аб тым, што пастанова суду адпавядае заапаньнікам і думкам пролетарскага студэнцтва грамадзкіх.

**Студэнт.**

## Комсамольскі календар

МенАБ ЮП прапануе ўсім таварышам, якіх вылучылі ічэйнікамі на курсавыя ацэнавыя работнікі ў навадзянны груп ацэнавыя зьбіраць 1-га лютага а 7-ай гадзіне ўвечары ў пакой падыра, у двары АК ЛКСМБ.


**МЕН. АБ ЮП.**

## Адказны рэдактар Рэдкалегія

Калі жадаеш рэгулярна атрымоўваць „Чырвоную зьмену“ сёньня-ж падпішыся ў яч. упаўнаважанага

Упаўнаважаныя праворце становішча з падпіскай на „Чырвоную зьмену“ ў ячэйках м-ц.

- ### Згублены
- Пашпарт, на імя Чартовай А. С., выд. мен. адз. міліцыі, 1-га дучастку.
  - Спраўка аб нягоднасьці да ваеннай службы і пасьведчаньне аб нараджэньні, на імя Брыжыцкага С.
  - Мэтрычны выпісь, на імя Фэрман Б. М., выд. Мазырскім акр. саветам.
  - Квиток, выданы Магілёўскім аддз. Дзяржбанку на імя Красуцкага Я. аб прыёме ў залог аблігацыі „Узмацненьня сялянскай гаспадаркі“ на суму 30 руб.
  - Комс. білет 54635, на імя Быль В. М., выд. Мен. акр. ЛКСМБ.
  - Комс. білет 98761, на імя Крышталь Г. Г., выд. Мен. акр. ЛКСМБ.
  - Комс. білет 111445, на імя Лукіцкага З. М., выд. Аршанскім акр. ЛКСМБ.
  - Комс. білет 65624, на імя Пельніцка, выд. Слуцкім РКГ.
  - Комс. білет 98800, на імя Апанасіч Я. А., выд. Мен. акр. ЛКСМБ.
  - Комс. білет 1200 на імя Покранеця Б. А., выд. Мен. акр. ЛКСМБ.
  - Комс. білет 49396, на імя Цімоў Яхіма, выд. Мен. акр. ЛКСМБ.
  - Комс. білет 38754, на імя Такава І. В. выд. Мен. акр. ЛКСМБ.
  - Комс. білет 10017, на імя Міхайлава І. В., выд. Мен. акр. ЛКСМБ.
  - Комс. білет 10043, на імя Баскевіч І. С., выд. Мен. акр. ЛКСМБ.
  - Комс. білет 55200, на імя Рубашова Р. А., выд. Мен. акр. ЛКСМБ.
  - Комс. білет 66163, на імя Шаймівіч М. выд. Мен. акр. ЛКСМБ.
  - Комс. білет 64471, на імя Шпільскага Я. Б., выд. Аршанск. акр. ЛКСМБ.
  - Комс. білет 4657, на імя Фішэра Г., выд. Бабр. акр. ЛКСМБ.



„Кіраўніцтва“ давяла да тупіна

## Правілы

### прыёму на ўсебеларускія курсы комсамольскага актыву пры Комуністычным Унівэрсытэце Беларусі імя У. І Леніна на 1930-31 навучальны год

1. Курсы комсамольскага актыву знаходзяцца пры Комвузе Беларусі імя Леніна і маюць на мэце падрыхтаваць комсамольскага працаўніка раённа, калектыву і буйнай комсамольскай ячэйкі шляхам вывучэньня тэорыі і практыкі марксызму—ленінізму, гісторыі і практыкі саюзнай работы.
2. Тэрмін навучэньня на курсах аднагадовы.
3. На курсах праходзяцца агульнаадукацыйныя і грамадзкія дысцыпліны. Агульнаадукацыйныя: беларусказнаўства, расійская мова, прыродазнаўства, фізыка, матэматыка, эканомічная і фізычная географія. Грамадзкія: гісторыя класавай барацьбы, палітыка, эканоміка, гісторыя УсеКП(б) і КП(б)Б, ленынізм, гістарычны матэрыялізм, партбудаўніцтва, гістор. юнацкага руху, арганізацыйныя мэтоды комсамольскай працы і работы юных піонэраў.
4. На курсы прымаюцца члены і кандыдаты КП(б)—комсамольцы з вытворчым стажам у вытворчасьці, альбо па найму ў сельскай гаспадарцы ня менш 3-х год і сялян-калгаснікі, пераважна беднякі, працуючыя непасрэдна на сельскай гаспадарцы, пры ўмове 2-х гадовай актывнай комсамольскай работы, ва ўзросце ад 18 да 20 год уключа.
- УВАГА: У адносінах да паступаючых комсамолан стаіць актывнай грамадзкай працы можа быць зьніжан да 1 году і ўзрост ня звыш 21 году.
5. Падрыхтоўка паступаючых павінна быць у наступным аб'ёме: умець добра чытаць і пісаць, як па-беларуску, так і па-расійску. Па матэматыцы умець рабіць арытматычны дзеянні над цэлымі чысламі і дробамі. Умець арыентавацца на карце, ведаць краіны сьвету. Па грамадзкіх дысцыплінах: гісторыю УсеКП(б)—веды ў аб'ёме падручнікаў Валасявіча; знаёмства з асновамі палітыканоміі, прыблізна ў аб'ёме падручніка Лявонцэва; пачатковая палітыканомія.

- Гісторыю юнацкага руху по Шохіну. Праграму і статут УсеЛКСМ. Паставы УШ зьезду УсеЛКСМ, УІ канфэрэнцыі і апошніх пленумаў ЦК УсеЛКСМ і ЛКСМБ.
- Архэнтавацца ў бегучых падзеях па газэтах.
- УВАГА: Праграмы будучы высланы ўсім дапушчаным да іспытаў па асабістых адрасох.
6. Асобы з хваробамі, у тым ліку з венэрычнымі хваробамі, інзурастыі, сухотамі і інш. прымацца на курсы ня будуць.
- УВАГА: Інаваліднасьць сама па сабе ня можа служыць перашкодай дзеля паступленьня на курсы.
7. З мэтай папярэдняй правэры, камандыруемыя павінны прайсьці праз адборачныя камісіі пры АК ЛКСМ У складзе: заг. АПА, Орг Адзела АК і прадстаўніка ад АПА АК КП(б)Б. Пры гэтай-жа камісіі праводзіцца мэдагляд паступаючых. Камісіі павінны прыступіць да працы не пазьней 10-га лютага і закончыць да 10-га сакавіка з тым, каб адаслаць сьпісы кандыдатаў і матэрыялы на паступаючых на курсы не пазьней 15-га сакавіка 30 г.
8. Дапушчаныя да іспытаў падрыхтоўваюцца і, не пазьней 15-га жніўня 30 г. накіроўваюцца ў Комуністычны Унівэрсытэт у г.р. Менск, дзе з 15 па 25 жніўня 30 г. утварюцца іспыты курсантам. Заняткі пачнуцца з 1-га верасьня 30 г.
9. Асобы, якія ня вытрымаюць іспытаў, а таксама асобы, якія хоць і вытрымаюць іспыты, але ня зьявіцца да 1-га верасьня на курсы, будуць зварочвацца за свой кошт на месца ранейшай працы, якая захоўвацца за паступаючым да канчатковага залічэньня Іх на курсы.
- Веды правяраюцца ў аб'ёме, паказаным у п. 5.
10. Камандыруючыя арганізацыі павінны:
  - а) паклапаціцца аб дарожных выдатках камандыруемых у асобы капцы;

- б) прыняць на сябе забясьпечаньне в.м. камандыруемых;
- в) паклапаціцца, каб камандыруемыя мелі з сабой бялізну, абутак і вопратку;
- г) паклапаціцца аб разьліку на месцы працы і здаваленьні курсантаў выхадной дапамогі;
- д) выслать паставу адборачнай камісіі, уласнаручна запэўненую, асабовую картку, пасьведчаньну АИ, жыцьцёвік і характарыстыку аб грамадзкай працы курсанта, не пазьней 15-га сакавіка 30 г. Астатнія дакумэнты: спраўку аб стане здароўя, расьніску аб азнаямленьні з умовамі прыёму, спраўку аб апошняй працы—паступаючыя павінны прынесці з сабой. Без пералічаных дакумэнтаў накіроўваемыя кандыдаты да правэрочных іспытаў дапушчаны ня будуць.
11. У Комуністычным Унівэрсытэце курсанты забясьпечваюцца інтэрнатамі, стыпэндыймі і пасьцельнымі прыладамі.
- УВАГА: За адсутнасьцю інтэрнатаў для сямейных з прычыны кватэрнага крызісу ў Менску, Комвуз не бярэ на сябе ніякай адказнасьці на забясьпечаньню кватэрнамі сям'яў курсантаў.
12. Агульны набор курсантаў—90 асоб. Месцы размяркоўваюцца па акругах наступным парадкам: Менск—17, Гомель—14, Віцебск—14, Бабруйск—11, Магілёў—11, Ворша—9, Мазыр—7, Полацак—7.
- Організацыі накіроўваюць у адборачныя камісіі пры Кам. Унівэрсытэце на 50 проц. больш патрэбнага па разьнёрцы ліку кандыдатаў для адпаведнага абдору.
13. Пасьля сканчэньня курсоў, курсанты паступаюць у распарадзёньне ЦК ЛКСМБ і окарыстоўваюцца на комсамольскай працы.
- Заг. аддзелам прапаганды і культуры ЦК КП(б)Б Сянкевіч.
- Сьвятарат ЦК ЛКСМБ Паляноў.
- Рэктар Комвузу Беларусі Савіч.